

Анна Саковіч

Uniwersytet w Białymostku

**Да праблематыкіпольска-беларускага памежжа:
аповесць “Сонька” Ігнацыя Карповіча**

Аповесць “Сонька” (2015) займае асаблівае месца ў творчасці І. Карповіча – аўтара кніг “Niehalo” (2006), “Cud” (2007), “Nowy Kwiat Cesarza” (2007), “Gesty” (2008), “Balladyny i romanse” (2010), “Ości” (2014). Сам пісьменнік неяк засведчыў, што ён нарадзіўся для таго, каб напісаць “Соньку”¹. У іншым інтэрв’ю, дадзеным Дароце Вадэцкай, І. Карповіч, шчыра распавядае пра свае адносіны да гісторыі герайі: *Ja też jestem dzieckiem Soni. Dzieckiem odważnej niepiśmiennej chłopki z Podlasia. Dzieckiem, które urosło na stosach trupów. I dzieckiem, które nie chce, żeby te stosy trupów znowu powstały (...) historia nie jest czytanką w podręczniku czy rekonstrukcją bitwy, a po drugie, że historia lubi się powtarzać*².

Ігнацы Карповіч нарадзіўся ў 1976 годзе ў вёсцы Случанка, што пад Гарадкам на Беласточчыне. У беларускай вёсцы прыйшло яго дзяцінства, якое пісьменнік ацэнівае наступным чынам: *Miałem szczęśliwe dzieciństwo, dużo dobrych emocji*³. У “Соньцы” Карповіч адзначае: (...) *dzieciństwo na zawsze w człowieku zostaje, jak pory roku czy okrucieństwo: można się go zaprzeć, ono jednak nie da się zabić, zamalować*,

¹ Karpowicz, Nesterowicz, Radziewicz w Centrum Zamenhofa, dane stroną internetową: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/Karpowicz_Nesterowicz_Radziewicz_w_Centrum_Zamenhofa.html [data pobrania: 25.07.2016].

² D. Wodecka, *Jezus jako paralizator*, “Gazeta Wyborcza” dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/magazyn/1,137947,16022015,Jezus_jako_paralizator.html [23.05.2014].

³ Тамсама.

*zapomnieć – można co najwyżej rozstawić parawan*⁴. Карповіч, як амаль кожны пісьменнік, вяртаецца ў сваёй творчасці ў маленства, юнацтва.

Задума аповесці “Сонька” якраз вырасла з рэальных жыццёвых падзей на беларуска-польскім памежжы ў першай палове ХХ стагоддзя (у жніўні 1941 года). Гісторыя тытульнай Сонькі з’яўляецца гісторыяй лёсу адной з жыхарак беларускай вёскі Карапёва Стойла, што непадалёк ад радзімай Случанкі пісьменніка. Яна была расказана Карповічу яго дзядзькам – Лявонам Тарасевічам, прызнаным мастаком. Ціава, што калі ў пісьменніка ўзнікла думка аб напісанні аповесці, жанчына, прататып герайні твора, яшчэ жыла. І відавочна, яна згадзілася б на размову з пісьменнікам. Ды сустрэча не адбылася: Карповіч не асмеліўся пабачыцца з Сонькай, што пайшло, магчыма, на карысць твору, бо пасля сустрэчы з ёй аповесць магла б мець цалкам іншыя змест і ідэю. Аднак: *Książka jest więc w pewnym sensie zapisem spotkania, do którego nigdy nie doszło*⁵.

Над “Сонькай” пісьменнік працаваў сем гадоў. У размове з Михалям Ногасем І. Карповіч так ўспамінае працэс працы над стварэннем аповесці:

Pierwszy wariant książki powstał wiele lat temu, ale ciągle coś w nim zgrzytało. Myślałem, że się nie uwolnię od tego tekstu i po wydaniu „Ości”, jak trochę odpocząłem uznałem, że muszę to skończyć, muszę się uwolnić od tych upiorów... Wreszcie jakimś cudem się udało, chociaż bałem się, że to tekst, który będę poprawiał do śmierci⁶.

Несумненна, апошні твор Карповіча закранае шмат розных проблем, з якіх, апрача кахання, можна выдзеліць праблемы прарабачэння, жорсткасці вайны, спецыфікі памежжа, асіміляцыі. Сам пісьменнік на пачатку аповесці, пры першым выкарыстанні беларускага слова ў творы, паясняе:

Jeszcze do niedawna na Podlasiu, zwłaszcza tym wiejskim i małomiasteczkowym, istniały obok siebie dwie rzeczywistości językowe: polska i białoruska. Trwały osobno, strzegąc swojej odrębności, lecz równocześnie były dla siebie nawzajem doskonale zrozumiałe. Ten czas niestety nieodwracalnie dobiera końca⁷.

⁴ I. Karpowicz, *Sonka*, Kraków 2015, s. 66–67.

⁵ Karpowicz o “Sońce”: *Niech idzie, niech dreczy innych*, dane stroną internetową: <http://www.polskieradio.pl/9/874/Artykul/1128074,Karpowicz-o-Sonce-niech-idzie-niech-dreczy-innych> [data pobrania: 05.07.2016].

⁶ Тамсама.

⁷ I. Karpowicz, *Sonka*, Kraków 2015, s. 8. Далей пры спасылцы на гэта выданне ў дужках падаецца старонка.

Далей пісьменнік адзначае, што ў канцы твора сабраў беларускія слоўы, выкарыстаныя ў “Соньцы”, не толькі дзеля іх тлумачэння, але, найперш, каб чытач мог заглыбіцца ў іншы свет, які існуе побач з польскамоўным.

Аповесць пачынаецца, здавалася б, выпадковай сустрэчай тытульнай герайні з мужчынам, у якога нечакана сапсаваўся на полі аўтамабіль. Сонька запрашае ў сваю хату на малако галоднага Ігара Грыцоўскага (з раніцы апрача какайна ён нічога не еў). У яе, вельмі пажылой сялянкі, надзвычай цікавы твар:

Bo twarz Soni zstąpiła z ikony: brązowa, czerstwa, popękana, bez znaczenia i kłamstwa, ale też mocna, z jaśniejszymi liniami zmarszczek, (...). Bo twarz Soni to twarz po prostu: widać, że coś przeżyła, widać, że coś marzyła, na de wszystko jednak ta twarz służy do tego, do czego ją Haspodź powołał: do słuchania, patrzenia, jedzenia, do mycia, całowania, wąchania, do czkania, płakania, siąkania (16).

Сонька адзінока жыве ў вёсцы на польска-беларускім памежжы. Ігар Грыцоўскі – малады прызнаны тэатральны рэжысёр з Варшавы, які перажывае творчы крызіс: *Cierpi na twórczą impotencję lub też tę drugą – immanencję. Nie widzi sensu w świecie, nie widzi w życiu celu, mimo aplikacji środków pomocowych: narkotyków, pornografii, literatury filozoficznej* (19). Менавіта ў такі перыяд жыцця героя, *w dziurze stukrotnej* (13), пачынае збывацца тое, што было наканавана лёсам. Сонька расказвае маладому чалавеку аб сваім каҳанні. Ігару гісторыя жанчыны становіца добрым матэрыялам для п'есы, вяртаннем творчага натхнення, і, самае важнае, размова адблакуе тое, што герой хацеў прыхаваць, забыць – свае тутэйшыя карані, паможа вярнуць сваю страчаную колісъ тоеснасць.

Соньцы таксама патрэбны Ігар. Ужо ў хаце яна інтуітыўна адчула, што: *tego gościa wypatrywała od wielu lat, od bardzo dawna, od końca wojny, który okazał się końcem jej życia. Wojna ją zniszczyła, lecz jej nie złamała. Zrozumiała, że patrzy nie na królewicza, tylko na anioła śmierci; że będzie mogła opowiedzieć swoją historię, wystawić swoje uczynki na zwązenie. Zrozumiała, że z ostatnim słowem zgaśnie w niej słabe, pełgające światelko (...)* (22). Ігару нададзена функцыя спаведніка, некага накшталт пасярэдніка паміж зямной і нябеснай сферамі, даверанай асобы, старажынга слухача аповеду пра хвалюочы перыяд у жыцці тытульнай герайні. Расказ Сонькі, відавочна, мае для яе функцыю тэрапеўтычную. Жанчына, з аднаго боку, хоча перажыць шчаслівы перыяд у сваім жыцці яшчэ раз, а з другога, вызваліцца ад траўматычных падзеяў, якія адбыліся праз год пасля знаёмства з Іаахімам.

Сяляне паўсюль цяжка працавалі на гаспадарцы, каб пракарміць сябе і сваю сям'ю і не надта мелі часу на нараканні. У працы сэнс свайго жыцця бачыла і галоўная герайня аповесці І. Карповіча. Пасля заўчастнай смерці маці ёй давялося ўзрастаць без мацярынскай ласкі і ўзяць на сябе абавязкі па дому. Блізкія – бацька і двое братоў, на жаль, не былі падтрымкай для Соńki. Ад іх герайня зазнала толькі прыніжэнне і знявагу. Найбольшую – ад бацькі, які вырашыў, што дачка павінна замяніць яму жонку. Гэтага Соńka яму ніколі не даравала.

Аповесць “Соńka”, як слушна заўважае Пшэмислав Чапліński⁸, пачынаеца як казка, ад замовы: *Дайно, дайно таму,...*⁹ Такая мерка часу ў малаадукаванай Соńki Трахімчук. Ды, на жаль, гісторыя тытульной герайні не мае шчаслівага заканчэння, як гэта бывае ў казках, і пачатак з’яўляецца тут толькі своеасаблівай іграй Карповіча.

Галоўнай тэмай аповесці “Соńka” з’яўляецца каханне, вельмі складанае, як гарачае, так і балючае. У ваенны час пачуццё, якое раптоўна ўспыхнула паміж мужчынам, які прыйшоў ваяваць на паўночна-ўсходнюю зямлю і жанчынай, якая сумленна і сціпла жыве на зямлі, ахопленай ваеннымі падзеямі, было забароненым, асуджалаася, як дзяржаўнымі ўладамі ваюючых бакоў, так і аднавяскоўцамі галоўнай герайні. Даследчыкі акрэсліваюць такое каханне як “чорны раманс гістарычны”, які абвяргае сацыяльны сэнс гісторыі. Яскрава выяўляюць сутнасць гэтай з’явы гістарычныя творы вядомага польскага пісьменніка Генрыха Сянкевіча, у якога лёс закаханых з’яўляецца метаніміяй лёсу народаў. Як трапна заўважае Пшэмислав Чапліński:

Rycerz zdobędzie pannę, jeśli pomoże ocalić Matkę-Ojczyznę przed konkurentem-najeźdźcą. W czarnym romansie współbieżność zamienia się w różnicowość: każdy rozwój dziejów przynosi kochankom klęskę. Ich miłość jest zakazana, niespełnialna i grzeszna. Kwestionuje sens historii i wymaga przekroczenia granic pilnie strzeżonych przez społeczność. Kto popchnięty miłością owe granice naruszy, stanie się zdrajcą rodziny, ojczyzny bądź wiary. I najczęściej straci zarówno ojczyznę, jak i obiekt miłości¹⁰.

⁸ P. Czapliński, *Nowa powieść Ignacego Karpowicza. Jak wyjść z kopalni trupów* [recenzja], dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/1,75410,15992693,Nowa_powiesc_Ignacego_Karpowicza_Jak_wyjsc_z_kopalni.html [20.05.2014].

⁹ I. Karpowicz, *Sońka*, Kraków 2015, s. 7. “Dawno, dawno temu – tak Sonia zaczynała szczególne zdania, w których nie pojawiały się krowy, kury i świnie, świętą, chleb i podatki, sianokosy, wykopki i gradobicia; tak zaczynała zdania, które grzeliły gdzieś w krtani, zatrzymywały się na gładkich, bezżebrnych dziąsłach, by ześliznąć się na powrót w ciało: do płuc, serca i kurzu, zbijającego się w kłębki pośród starych, zużytych narządów”.

¹⁰ P. Czapliński, *Nowa powieść Ignacego Karpowicza. Jak wyjść z kopalni trupów* [recenzja], dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/1,75410,15992693,Nowa_powiesc_Ignacego_Karpowicza_Jak_wyjsc_z_kopalni.html [data pobrania i dostępu: 25.07.2016]

Каханне Соńki адразу пазначана таўром трагічнай няўдачы. Яно ўзнякла нібы насуперак усяму свету: жорсткаму часу, лёсу, людзям, суседзям¹¹. Аднак жанчына аддаеца пачуццю, нягледзячы ні на што. Над каханнем Соńki ніхто не мае ўлады: ні дзяржава, ні воля сям'і, найблізкіх. Сапраўды, пачуцці не кіруюцца лагічнымі, рацыянальнымі ўчынкамі, яны падуладныя сваім, не акрэсленым эмацыянальным законам.

Соńka, расказваючы Ігару аб сваім каханні, адначасова паказвае ваенны час са свайго суб'ектыўнага пункту бачання. Чытач бачыць вайну праз закаханыя вочы жанчыны з польска-беларускага памежжа, для якой гэта быў найшчаслівы час у жыцці, калі было перажыта столькі, што потым, як яна сама сцвярджае, ні жыла, ні адчуvala¹². Такім чынам Карповіч гісторыяй сваей герайні сурова асуджае вайну з яе падзелам на сваіх і ворагаў. Пачуццё кахання не пагаджаеца з такімі разбуральнымі, неchalавечымі законамі.

Можна сказаць, што ў “Соńcy” пагранічча – гэта не толькі канкрэтнае польска-беларуская тэрыторыя, але і месца, дзе сустынуюць два светы: явы і рэальнасці, сталічнай жорсткасці і сну, антычнасці, ідyllічных краявідаў, жыцця, згоднага з прыродным каляндаром, а таксама сучаснасці і гісторыі, заходній рымскай канфенсіі і ўсходній Візантыі, шчырасці, сапраўднасці і тэатральнага ўласаблення. *Bo w czwartej chalupie w Królowym Stole koniec spotkał się z poczatkiet, śmierć z narodzinami, przeszłość z przyszłością, a obydwie odważane worenckami popiołu* (127).

Аўтар “Соńki” дакладна акрэслівае, што дзеянне адбываеца на ўсходнім паграніччы Польшчы, і падае назвы вёсак, якія існуюць рэальна: Карапёва Стойла, Случанка, Гарадок, Валілы, Мялешкі і Зарэчаны. У аповесці прадстаўлена гісторыя менавіта польска-беларускага памежжа, а не ўсёй Польшчы. На жаль, на Падляшшы дзяржжаўныя межы мяняліся настолькі часта, што ў мясцовых жыхароў сферміраваўся своеасаблівы падыход да гэтай праблемы. У іх узнякла ідэнтыфікацыя з тым, што побач, што блізка, а не з канкрэтнай дзяржавай. Жыхары паўночна-ўсходніх вёсак не знаходзяць сябе ў нацыянальных падзелах, яны атаясамліваюцца як “тутэйшыя”, г. зн. тыя, якія жывуць на гэтай зямлі, “тут” ад пакаленняў, якія з’яўляюцца

¹¹ I. Karpowicz, *Sonka*, Kraków 2015, s. 54. Wieś to mały świat, w zasięgu słuchu i uwagi ujście nie może, a potem – kara, rzadko sprawiedliwa.

¹² (...) czas, gdy Sonia, bardzo młoda, nażyła się i nauczyła tyle, że potem ani żyła, ani czuła. [w:] I. Karpowicz, *Sonka*, Kraków 2015, s. 8.

спадкаемцамі тутэйшых аўтактонаў. Яны не заўсёды ідэнтыфікаўаліся з нацыянальнасцю дзяржавы, да якой актуальна прыналежыць іх вёска, затое істотным для іх была вернасць сваёй бацькоўскай зямлі, мове, традыцыям і веры. Сам пісьменнік гаворыць:

Jeszcze pokolenie moich dziadków żyło właśnie tak, jak Sońka. (...) Sońka, chłopi z białoruskiego pogranicza, pokolenie moich dziadków nie mieli narodowej identyfikacji w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Nie uważały się ani za Rosjan, ani za Polaków, ani za Białorusinów, oni byli „tutejsi”, „swoi”. Ich identyfikacja miała zasięg kilku wsi i miasta, do którego można dojechać wozem¹³.

У аналізаваным творы Карповіча існууюць дзве часавыя прасторы: бліжэй неакрэсленая сучаснасць¹⁴ пераплещена са здарэннямі, якія мелі месца ад жніўня 1941 года да лета наступнага года. У сусветнай гісторыі гэта час, калі пасля сарвання дамовы паміж Гітлерам і Сталіным, “Пакт Рыбентроп – Молатаў”, нямецкая армія пайшла на Усход. Тут, на гэтым адrezку польска-беларускага памежжа, вайна разгарнулася ў сваёй жорсткасці ў жніўні 1941 года. Раней ад 1939 года Падляшша было пад савецкай уладай, але нямецкіх маштабных ваенных дзеянняў не адбывалася.

Wiedzieliśmy, że teraz jesteśmy poddanymi Hitlera Adolfa, tak niosła plotka, (...) nowa wojna bowiem obeszła szerokim łukiem nasze wsie. A był to czas wielu wojen, z których żadna nie była naszą. Palaki biły się z Niemcami i Roskimi, teraz Ruscy z Niemcami, nas jednak niezbyt to dotyczyło, bo my nie ichnie, my niczyje, my samoswoje, (...) (28).

Дакладана тлумачыць гэтую ситуацыю Лявон Тарасевіч, ураджэнец гарадоцкай зямлі:

Przecież wszyscy wiedzieli, że tu nie było 1 września. Tu Misza Siemion, miejscowy aktywista partii komunistycznej, zebrał kilkunastu działaczy, Białorusinów i Żydów, i przyszli do gminy po broń. O ojczynę będą walczyć! To im w Gródku powiedzieli, żeby się zgłosili jutro. No a jak się zgłosili, to nie tylko ich, ale jeszcze zarządcę majątku w Waliłach – Niemca Wasbacha – i paru niemieckich mechaników z tartaku uzbierano i wywieziono do Berezy Kartuskiej. Później do Gródka wjechało na rowerach pięciu niemieckich żołnierzy, napili się wody i odjechali. A 19 września zaczęła się władza radziecka¹⁵.

¹³ A. Szwedowicz, Karpowicz: „Sońka” to powieść o „tutejszych”, [wywiad] dane stroną internetową <http://culture.pl/pl/artykul/karpowicz-sońka-to-powieszc-o-tutejszych-wywiad>

¹⁴ I. Karpowicz, *Sońka*, Kraków 2015, s. 7. Minęło dziesięć, trzydzieści lub pięćdziesiąt lat, lecz dla Soni od dwudziestu, czterdziestu lat to było równe dawne dawne temu.

¹⁵ *Wolę wejść do kurnika. Z Leonem Tarasewiczem rozmawia Lidia Ostałowska*, „Gazeta Wyborcza”. „Magazyn” nr 14 (474) czwartek 4 IV 2002, s. 8–9.

Карповіч у “Соньцы”, за выключэннем пагрому каля сотні жыдоў у Гарадку (57–58), а таксама акцыі, звязанай з забойствам нямецкага афіцэра Іаахіма і пазнейшай пагоні за братам і мужам герайні¹⁶, не паказвае ваенных дзеянняў. Пісьменнік засяроджвае ўвагу чытача на ментальнасці, на спосабе мыслення жыхароў польска-беларускага памежжа. Бачым, што ў час вайны: (...) *ludzie na wsiach żyją życiem, a wojna jest śmiercią. Bo ludzie na wsiach żyją nieodległą przyszłośćą, a wojna to zawsze teraźniejszość albo przeszłość* (105).

На жаль, жыхары памежных вёсак не маюць нікага ўплыву на палітыку суседніх дзяржаў, на іхнія капрызы, ці розныя інтэрэсы. Карповіч справядліва ўдакладняе адносіны “тутэйшых” да ваеных падзей.

„Tutejsi” nie wywołują wojen, bo jest ich za mało, ale też trzeba zauważyc, że są takimi modelowymi ofiarami konfliktów historycznych prowadzonych w interesach ludzi, których oni nie znają, państw, których obywatelami się nie czują, pojęć, których nie rozumieją. Powieściowa Sońka mówi o II wojnie światowej, że to nie była ich wojna. (...) **Ta wojna narodów „tutejszym” nie dawała nic** (podk. – A.S.), bezlitośnie natomiast dewastowała ich świat, pozbawiała majątku, rodzinny¹⁷.

У tym і заключаецца драматызм памежнай зямлі, што праз яе тэрыторыю, цалкам незалежна ад яе, праходзяць разбуральныя ваенныя дзеянні. На гэтай паласе адбываецца і духоўнае змаганне – перакрыжкоўваюцца ўплывы славянскага Усходу з лацінскім Захадам.

Сітуацыя гэтая, несумненна, загартоўвала фізічна і духоўна мясцовых людзей. Яны, паводле назіранняў Ігара, сталіся моцнымі фізічна і выносливымі на змены, якія шчодра дарыў лёс. Рэжысёр здзіўляеца іхнія стойкасці духу, здаецца, у бязвыхадных сітуацыях, якія на памежжы здараліся часта. Знешняя харектарыстыка мясцовых людзей паглыбляеца і псіхалагічнымі назіраннямі Ігара. Ён заўважае, што гісторыя Сонькі змяніла вяскоўцаў Карабёвага Стойла і яго самога.

¹⁶ Rozdali broń mieszkańcom okolicznych wsi; wojna i tak była już przegrana, choć dopiero rozkwitała, nie musieli się martwić, jak broń zostanie potem użyta, przeciwko komu; bardziej kłopotły się ich powojenne porządki. Zażądali głowy Miszy i Janka. W zamian obiecali pozostawić mieszkańców wsi w spokoju. (...) żałosne musiało to być polowanie. Nie wiadomo nawet, kto bardziej był zwierzyną, a kto myślimy. I zwierzyna, i myśliwi mieli dąć głowę pod topór; kwestią czasu i przypadku. Czy to wielka różnica, kto zabije i dlaczego? Niemiec, Rosjanin, Białorusin, Polak strzelają kulami bez narodowości, [w:] I. Karpowicz, *Sońka*, Kraków 2015, s. 174.

¹⁷ A. Szwedowicz, Karpowicz: „Sońka” to powieść o „tutejszych”, [wywiad] dane stroną internetową <http://culture.pl/pl/artykul/karpowicz-sonka-to-powiec-o-tutejszych-wywiad>

Пры tym Ігару не падабаецца тое, што тутэйшыя не забывалі хутка сваіх крыўд і не прабачалі:

I byłby ich znienawidził i sobie nimi pogardał w swojej klasie średniej prawie wyższej, gdyby nie to, że niekiedy oni również odstępowali od wymierzenia kary. Umieli też cierpieć długo i bez skargi. Nie liczyli na sprawiedliwość, nie byli szaleni, dostosowywali się do historii wżartej w świat jak czerw w ciało. Dziwny gatunek człowieka, myślał Igor. Zasługuje na głęboki szacunek, równocześnie nie budzi sympatii, czasem brzydzi. Trudno coś o tutejszych pomyśleć jednoznacznego. No i muszę pamiętać, że ja też jestem stąd (69).

Агульную характарыстыку жыхара ўсходніх вёсак Карповіч таксама ўкладвае ў вусны Ігара. Перад чытачом узнякае вобраз спрацаванага чалавека, які не мае часу і грошай на культурнае жыццё. Масцовые, паводле Ігара: *Nie czytali książek, nie odwiedzali nigdy teatru ani kina, a dom kultury – tylko zwany świetlicą, bo długo jedynie świeczki tam były, żadnego prądu – wtedy gdy coś za darmo dawali albo kazali. Karmili się telewizorem i Cerkwią, a mniej liczni Kościolem, a wszyscy – plotką. Plotka nadawała sens wolnym godzinom, pożerała je, że ani się obejrzel, a przeżyli już życie* (69).

Паказ складанасці гісторыі на польска-беларускім памежжы патрабаваў ад Карповіча арыгінальнага падыходу да аповеду. Аўтар аповесці “Сонька” глядзіць на перажыванні галоўнай герайні і жыхароў вёскі на Падляшшы не толькі вачыма наратара, але таксама дае голас і самой Соńцы. Юстына Сабалеўская сцвярджая:

Słuchamy Sońki, jak mówi w swoim języku, po białorusku, „po naszemu”. I kiedy Sońka opowiada o miłości i o śmierci, Karpowicz zdobywa się na tony, których nie było u niego dotychczas. Pojawia się rodzaj liryzmu, który chwytą za gardło, nie będąc kiczem. Ale zaraz potem Karpowicz uruchamia całą maszynę ironicznych uników, budując dystans¹⁸.

Адным з арыгінальных прыёмаў твора І. Карповіча з'яўляецца зварт да фрагментаў п'есы Ігара, якая ўзнякае на аснове гісторыі галоўнай герайні. Рэжысёр дапаўняе свой тэкст эфектнымі элементамі, якія дапамагаюць стварыць на сцэне адпаведную атмасферу: *Terazだらけの文書を机の上に置く。Teraz da-jemy dokumenty o zagładzie gródeckich Żydów. W spektaklu filmik z ocalały-mi zdjeciami, nie dłuższy niż 3–4 minuty. W wydaniu papierowym z 10 zdjęć, w tym KONIECZNIE! Przynajmniej jedno z dzieckiem* (69).

¹⁸ Justyna Sobolewska, „Taka jedna co miała romans z Niemcem”. „Sońka” – głośna i kontrowersyjna książka Ignacego Karpowicza, [w:] www.ksiazki.wp.pl/gid,166674701,page,12,tytuł,Taka-jedna-co-to-miala-romans-z-Niemce... [data pobrania: 05.07. 2016].

На думку Анджэя Харубалы¹⁹, Карповіч у “Соньцы” дамагаецца анульвання гісторыі, бо вялкія сусветныя справы перашкаджаюць асабістаму чалавечаму шчасцю. Насуперак гістарычным абставінам дзяўчына першы раз ў жыцці стала шчаслівай, спазнала сапраўднае каханне. Гісторыя пачуцця Сонькі вылучаеца не прагай матэрыяльнай карысці для сябе ці сям’і, а шчырасцю, адсутнасцю разліку. *Nie dostawała czekolady czy kakao, jej rodzina nie miała lepiej. Jej szczerość i bezinteresowność mogła ludzi rozwścieczyć, bo czyniła Sonię lepszą od nich. Nie zrobili z nią tego, co robiono na wsiach z ludźmi dotkniętymi powszechną nienawiścią*²⁰. Сонька, як прызнаюць крытыкі²¹, адзін з найлепшых жаночых вобразаў у сучаснай польскай літаратуры.

Тытульная герайня сама акрэслівае, што два тыдні жыла як бы не на гэтым свеце. Імкнучыся паспяваць з гаспадарскімі абавязкамі і сустракацца з каханым Iaахімам, яна страшэнна паходзела. Знешнія змены герайні не ўдалося схаваць. Аднавяскоўцы хутка ацанілі дзяўчыну як зрадніцу, вулічную дзеўку. Ігар пытаеца сам сябе:

Dlaczego pozwolili jej dożyć naturalnej śmierci? Przecież nie z litości ani z dobroti. Sytuacja przedstawiała się beznadziejnie, nikt z Igorem nie chciał rozmawiać; (...) Aż wreszcie Igor silniej sięgał do swoich młodych lat, w których przechowywał najwcześniejsze wspomnienia związane z komunikacją międzyludzką na terenach pogranicznie wschodnich. Przypomniał sobie, że tu, na rubieżach cywilizacji, poważna rozmowa rozpoczyna się po dwóch flaszках bimbru (68) (выделена – A. S.).

Вяскоўцы баяліся, аднак, пакараць дзяўчыну, магчыма, перш за ўсё таму, што ў Сонькі быў дар запштвальнік розных хваробы: *Sonka była szeptucha. Potrafila rzucić urok na krowę, żeby zdechła. Na maciorę, żeby oprosiła się martwo. Na pannę młodą, żeby jej pryszczce przed ślubem nawyskakiwały, a sutki spuchły do rozmiaru dorodnego rydza* (69).

Аповеды вяскоўцаў можна падзяліць на мужчынскі і жаночы дыскурсы. Мужчыны строга ацэньваюць Соньку, не выказываюць ёй спачування, а нават адчуваеца крыва да на тытульную герайню, што яна не шкадуе свайго кахання для немца, лічыць яго, што гучыць як ерась, самым лепшым у сваім жыцці. *Ach – nieomal krzyknęła – jak ja tesknię do*

¹⁹ Dane stroną internetową <http://dorzeczy.pl/id,3415/Perwersyjne-propozycje.html>

²⁰ D. Wodecka, *Jezus jako paralizator*, „Gazeta Wyborcza” dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/magazyn/1,137947,16022015,Jezus_jako_paralizator.html

²¹ Між іншым, Юстына Сабалеўская і іншыя.

wojny! Czemuż się skończyła!? (67) Зусім іншы погляд на гэтую сітуацыю ў жанчын. Яны не гавораць аб Соńцы кепска, спачуваюць ёй, імкнуща яе зразумець. Жанчыны заўважаюць гатоўнасць галоўнай герайні ісці з дапамогай да іншых: *Sońka, ona pomagala, mówili inni, umiała zamawiać popiołem. Przeganiała choroby, leczyła zwierzęta. Bańki stawiała* (70).

З аповеда Соńкі ўзнікае ўражанне, што яе каханне адбылося са згоды памерлай яе маці, якая з нябеснай вышыні аберагала дачку. Такое перакананне ідзе ад мясцовай культуры, ад веры, што памерлыя бацькі клапоцяцца аб сваіх пакінутых на зямлі дзецих. З гэтай упэўненасці выплывае традыцыя, згодна з якой у дзень вяселля дзеци едуць на могільнік, каб падзякаваць сваім родзічам за супольна пражыты час, за бацькоўскі клопат.

Падараваны Iaaximam Соńцы сабака, які на ашыйніку меў надпіс “Борбус”, стаецца для яе заўсёднай жыццёвой памяткай аб каханні. Борбус і яго напачадкі будуць пільнаваць і ахоўваць сваю гаспадыню замест каханага Iaaxima. Ігар сустракае Соńку тады, калі яна мае сабаку, які прадстаўляе дванаццатое пакаленне Борбуса.

Соńка, як пераважная большасць вясковых жыхароў даваеннага перыяду, амаль непісьменная. Яна толькі крыху ўмее чытаць кірыліцай (нечаму навучылася ад бацюшкі) і з цяжкасцю прачытала лацінскае слова на ашыйніку сабакі. Спярша дзяўчыне здалася нават агіднай мова маладога немца, з-за якой яна не хацела на Iaaxima і глядзець. Нямецкай мовы яна, вядома, зусім не разумела.

Дзяўчыне прыходзілася шмат дадумвацца ў час сустрэч з каханым. *Porozumiewają się za pomocą gestów, wzrokiem, bo przecież nie znają swoich języków. To uczucie tak silne, wyjątkowe, że dziewczyna ryzykuje dla niego wszystko...*²² Соńка шчаслівая і таму выдумвае свой “пераклад” таго, што ёй гаворыць Iaaxim. Дзяўчыне так хочацца верыць у сваё жаночае шчасце, што яна сама пачынае “ствараць” рэчаіснасць. У яе марах узнікае гісторыя іх светлай будучыні, жыцця, сумеснага з бацькамі Iaaxima пасля хуткага заканчэння вайны. Зразумела, гэтыя мары выкліканы прагай шчасця, шчымлівай патрэбай кахання. На жаль, хутка высветліцца жорсткая праўда і да Соńчынай свядомасці дойдзе, што Iaaxim гаварыў ёй аб пагроме яўрэяў у Гарадку. *Już nie myślałam, że Juden to po niemiecku morze, że Raus to kot, a Schweine to myszy* (61).

²² Karpowicz o „Sońce”: Niech idzie, niech dręczy innych, dane stroną internetową: [http://www.polskieradio.pl/9/874/Artykul/1128074,Karpowicz-o-Soncze-niech-idzie-niech-dreczy-innych \(data pobrania: 05.07. 2016\).](http://www.polskieradio.pl/9/874/Artykul/1128074,Karpowicz-o-Soncze-niech-idzie-niech-dreczy-innych (data pobrania: 05.07. 2016).)

Аб прыналежнасці аповесці “Сонька” да літаратуры польска-беларускага памежжа, відавочна, сведчыць і дзвюхмоўнасць герояў твора. Гераіня размаўляе з Ігарам на беларускім дыялекце, “па-своему”, аднак добра разумее польскую мову. Варшаўскі рэжысёр спярша гаворыць толькі на польскай мове і на такой ж мове стварае п'есу аб гісторыі Сонькі. Сітуацыя мяняецца, калі халодны рацыяналізм уступае эмоцыям. Сонька аб'яўляе Ігару свае прадчуванні пра хуткую смерць, і што лепш было б памерці ў сваім ложку і ў сваёй хаце. Нечаканае прызнанне герайні выклікае ў рэжысёра страх і наплыў пачуццяў, якія вызываюць яго ад фальшу, ад прыкідвання сябе іншым чалавекам. Раптоўна ўсхаўляваны Ігар адказвае па-тутэйшаму: “Не памрэце”.

Sam nie wiedział, czy to białoruski, czy jakiś dialekt rosyjskiego, a może polskiego? Jakaś *trasianka*? Jaka to aberracja historyczna lub emocjonalna? Jaki lud wyrzucony poza podręczniki? Jaka nacja bez historii? Tak mówili jego dziadowie, jego rodzice i on sam, dopóki nie zapomniał, po to żeby przeżyć życie bez podstawowych upokorzeń językowych (72).

Апавядальнік паясняе, што: *Powiedział tak Ignacy, wyskrobany już ze wstydu, z wyparcia, z gorszości* (71). І такім чынам на вачах чытача Ігар перамяняецца ў Ігнацыя. Вымаўленае беларускае слова адблакавала ў Ігнацыю глыбока прыхаваныя вобразы з яго дзяцінства. Аказваецца, што ён з'яўляецца ўраджэнцам гэтай зямлі.

Закранаецца тут Карповічам праблема, хараектэрная для гэтай часткі зямлі і яе беларускіх насельнікаў – трагедыя асіміляцыі. Варта згадаць, што яна выяўляецца ў творчасці амаль кожнага члена Беларускага літаратурнага аб'яднання ў Польшчы “Белавежа”. Несумненна, трывожыць сітуацыя, калі прадстаўнікі нацыянальнай меншасці, з-за розных прычын, хутка выракаюцца сваёй роднай мовы, культуры, спадчыны. Асабліва ў 60-ыя і 80-ыя гады хараектэрнай была з'ява, калі нашчадкі аўтахтонаў падляшскай зямлі, дзеля забеспячэння матэрыяльнага побыту сваёй сям'і, не абмяжоўваліся вывучэннем мовы, спазнаннем культуры і традыцый дзяржавы, у якой прыйшлося ім жыць. Гэтая з'ява знайшла адлюстраванне і ў гісторыі лёсу Ігнацыя.

Сам пісьменнік знутры ведае рэальнасць жыцця беларускай вёскі на польска-беларускім памежжы. І. Карповіч шмат аддае герою Ігару Грыцоўскуму са сваёй радавой гісторыі. Пісьменнік шчыра прызнаеца ў адным з інтэрв'ю²³, што яго пераезд з вёскі ў Сярэdnі го-

²³ Dorota Wodecka, *Jezus jako paralizator*, „Gazeta Wyborcza” dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/magazyn/1,137947,16022015,Jezus_jako_paralizator.html

рад Беласток (нагадаєм, що ѿ Сакрата Яновіча Беласток – Вялікі Горад) быў разрывам з добра вядомым вясковым светам і пачаткам зусім іншага жыцця. *Ta wiejskość, chłopskość, dziwny akcent, prawosławność w oczach generacji moich rodziców były obciążeniem, oni to ukrywali, chcieli się tego pozbyć²⁴*. Лявон Тарасевіч пацвярджае факт, що Беласток быў горадам, дзе: *kariera była zamknięta, jeśli używało własnego języka albo opowiadało po białorusku w inny sposób, niż to było dopuszczalne. A wtedy promowano tylko wiejskość białoruską, bez odwołania się do historii, bez ciągłości²⁵*.

Спярша мовы выракліся бацькі Ігнацыя. Яны мусілі зарабляць на штодзённы хлеб, а ѿ Беластоку трэба было забыць свае слова, бо:

Gdyby zapomnieli o niepamiętaniu, natychmiast staliby się kacapami: koniec z przyjaciółmi, z pracą, z nowym, lepszym życiem w nowej, lepszej ojczyźnie. No i awans społeczny, który mu się oprze po tej strasznej biedzie i krzywdzie? Wystarczająco obciążał dowód osobisty z rubryką „miejsce urodzenia”; takie jak Śluczanka budzi jednoznaczne podejrzenia (72).

Ігнацы як бы па інерцый, бо яму здавалася, што так бяспечней, прадаўжаў стыль жыцця бацькоў. Вось гэткая сітуацыя сям'і Грыко, адлюстраваная ѿ “Соньцы”, была агульнай праблемай асяроддзя беларускай нацыянальнай меншасці сялянскага паходжання на польска-беларускім памежжы. На жаль, герой вырашыў зусім вырачыся сваіх каранёў, сваёй тоеснасці. З гэтай мэтай ён перайшоў на новае, на яго думку, лепшае імя і прозвішча – з тутэйшага Ігнацыя Грыко паўстаў “паляк” Ігар Грышоўскі.

Асаблівай, найбольш непрыемнай прычынай асіміляцыі Ігнацыя былі канфенсійныя прыніжэнні, з якімі сутыкнуўся герой яшчэ ѿ ранніх сваіх гадах. На цэлае жыццё запомнілася хлопчыку сітуацыя з перших гадоў вучобы ѿ пачатковай школе.

W pierwszych klasach wyszło na jaw, iż Ignacy otrzymał inny niż jego rówieśnicy przydział. Ignacy – przez chrzest i bierzmowanie w pakiecie, na dzień dobry w świecie – dostał się mniejszemu Bogu.

Nie temu wielkiemu i czystemu, katolickiemu i polskiemu, nie temu, który wywoływał i przegrywał powstanie za powstaniem, upuszczał krew, że aż pisano wspaniałe wiersze, lecz tamtemu pomarszczonemu, starocerkiewnosłowiańskiemu, belkoczącemu głosami wioskowych bab i muzyków w słodkim kadzidle i pociemniałych ikonach. (...) (73)

²⁴ A. Szwedowicz, Karpowicz: „Sonika” to powieść o „tutejszych”, [wywiad] dane stroną internetową <http://culture.pl/pl/artykul/karpowicz-sonka-to-powiesc-o-tutejszych-wywiad>

²⁵ Wolę wejść do kurnika. Z Leonem Tarasewiczem rozmawia Lidia Ostałowska, „Gazeta Wyborcza”. „Magazyn” nr 14 (474) czwartek 4 IV 2002, s. 10.

Такія адносіны пэўнай часткі людзей, асабліва на паўночна-ўсходніяй тэрыторыі Польшчы, да праваслаўных былі вельмі балючымі і несправядлівымі. Спадзеючыся пазбыцца прычын для здзекаў над сваім паходжаннем, Ігнацы пайшоў найпрасцейшым шляхам: *Gdy wyjechał do stolicy na studia, odciągnął się od siebie, nabył imię Igor, nowe i ładniejsze, w dokumentach akuratnie potwierdzane. I nazwisko sobie wydłużał. Zamiast Gryki został Grycowskim, tak bardziej światowo. I czasem żałował, przed nasenną pastylką, że nie przewidział, iż kiedyś mniejszości będą w cenie* (73). Карповіч не дакарае свайго героя ў слабым характары, а толькі паказвае найболыш характэрныя для беларускага асяроддзя падставы адрачэння ад роднага. Зыходзячы з свайго жыщёвага вопыту, пісьменнік стараецца зразумець Ігара і нават апраўдаць.

I. Карповіч, вядома, чуў расказы як ад сямейнікаў, так і ад аднавяскуюцаў пра ваенныя падзеі ў сваёй і суседніх мясцовасцях. Размовы зімою вяліся па хатах, а калі толькі першыя промні вясенняга сонца мацней прыгравалі, людзі вечарамі сустракаліся на вуліцы, на лавачках пры плоце. Карповіч у інтэрв'ю расказвае пра нязменную па сённяшні дзень традыцыю такіх сустрэч: *W moim wczesnym dzieciństwie istniała instytucja ławaczki. Kiedy ludzie obrobili gospodarkę, myli się, przebierali i siadali przed domem, plotkując do zimroku. Taki clubbing ławkowy. I niewiele się zmieniło*²⁶. Лавачка мела розныя функцыі – і пазітыўныя, бо памагала быць у курсе вясковых і гарадскіх навін, можна было параіцца пра вырашэнне ўзнікшых проблем, але і адначасова лавачка была строгім суддзёй – сурова асуджала паводзіны людзей паводле свайго маральна-этычнага закону. На лавачцы і Соńka ўпершыню сустракае Iaахіма.

Рэцэнзіі на п'есу Ігара Грыцоўскага, якія ўвайшлі ў аповесць “Соńka”, падкрэсліваюць своеасаблівы, характар пагранічча. Калі лідэры розных партый, палітычных і нацыянальных меншасцяў, незадаволены і абураны прадстаўленым у п'есе светам, то гэта сведчыць аб аб'ектывізме і пэўным кансэнсусе рэжысёра, аб яго здольнасці ўлаўліваць нешта характэрнае толькі для польска-беларускага памежжжа.

Królowe Stojło zostało przez krytyków przyjęte lodowato, żadnego ocieplenia klimatu. (...) Feministki zarzucały ohydny neokonserwatyzm, (...). Konserwatyści, także ci z neonem neo- na przedzie, nie potrafili pogodzić się z wizją historii: historia to nie garb, (...) lecz wartość, tutaj deptana i zohydzana, wartość nad wartościami, alleluja, Bitwa Warszawska i promieniowanie laserowe

²⁶ D. Wodecka, *Jezus jako paralizator*, „Gazeta Wyborcza” dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/magazyn/1,137947,16022015,Jezus_jako_paralizator.html

Маткі Boskiej, поконуваючай bolszewików на окolicznoścі późniejszego ściągania śródków finansowych od wiernych. Białorusini niezadowoleni – (...) – bo poczuli, że swojskość to mniej niż naród, a do tego przypisy do wypowiedzi po białorusku wszędzie, w programie teatralnym i książce, jakby białoruski w Polsce nie był „po prostu” rozumiany; więc znów zostańi pomniejszeni i upokorzeni, a przecież ciągle graniczą na karku z Rosją. Dla Polaków spod znaku Gorejającego Serca Jezusowego ogólnie koszmar, ani słowa o powstaniu warszawskim i Bożej Łasce. (...) W streszczeniu: nikt nie był zadowolony: dupy zawracanie, głowy trucie i bąków zbijanie (...). Po przeczytaniu dziesięciu miażdżących recenzji Igor wiedział, że odniósł sukces (76–77).

Сапраўдны мастак мае вялікую адвагу, каб пісаць нешаблонна, не згодна з пажаданнямі нейкіх асяроддзяў.

Слынны ўраджэнец вёскі Случанка І. Карповіч у аповесці “Сонька” дакладна адлюстраваў гістарычны падзеі на Падляшшы ў першай палове XX стагоддзя, перадаў атмасферу і ментальнасць жыцця, абумоўленую сацыяльнымі ўмовамі, культурна-духоўнай разнароднасцю і багаццем традыцый, чым захаваў дзеля будучыні непаўторны свет польска-беларускага памежжа. Свет, які, на жаль, адыходзіць у небыццё, які бязлітасна памірае разам з апошнімі аўтахтоннымі яго жыхарамі, у тым ліку разам з тытульнай Соńkай.

ЛІТАРАТУРА

Czapliński P., *Nowa powieść Ignacego Karpowicza. Jak wyjść z kopalni trupów* [recenzja], dane stroną internetową: http://wyborcza.pl/1,75410,15992693,Nowa_powiesc_Ignacego_Karpowicza_Jak_wyjsc_z_kopalni.html [data pobrania i dostępu: 25.07.2016]

Darska B., *Recenzja: „Sońka” Ignacy Karpowicz*, [w:] *ksiazki.onet.pl* >*Recenzje* [05.08.2014, data pobrania: 07.09.2016]

dane stroną internetową <http://dorzeczy.pl/id,3415/Perwersyjne-propozycje.html>
 Karpowicz I. o „Sońce”: *Niech idzie, niech dreczy innych*, dane stroną internetową: <http://www.polskieradio.pl/9/874/Artykul/1128074,Karpowicz-o-Sonce-nie-ch-idzie-niech-dreczy-innych> (data pobrania: 05.07. 2016).

Karpowicz I., Sońka, Kraków 2015.

Karpowicz I., Nesterowicz, Radziewicz w Centrum Zamenhofa, dane stroną internetową: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/Karpowicz_Nesterowicz_Radziewicz_w_Centrum_Zamenhofa.html [data pobrania: 25.07. 2016].

Sobolewska J., „Taka jedna co miała romans z Niemcem”. „Sońka” – głośna i kontrowersyjna książka Ignacego Karpowicza, [w:] www.ksiazki.wp.pl/gid,16674701,page,12,tytul,Taka-jedna-co-to-miala-romans-z-Niemce... [data pobrania: 05.07.2016].

Szwedowicz A., Karpowicz I.: „Sońka” to powieść o „tutejszych”, [wywiad] dane stroną internetową <http://culture.pl/pl/artykul/karpowicz-sonka-to-powiesc-o-tutejszych-wywiad>

Wodecka D., *Jezus jako paralizator*, „Gazeta Wyborcza” dane stroną internetową: <http://wyborcza.pl/magazyn/1,137947,16022015,Jezus.jako.paralizator.html>
Wolę wejść do kurnika. Z Leonem Tarasewiczem rozmawia Lidia Ostałowska, „Gazeta Wyborcza”. „Magazyn” nr 14 (474) czwartek 4 IV 2002, s. 10.

S T R E S Z C Z E N I E

PROBLEMATYKA POLSKO-BIAŁORUSKIEGO POGRANICZA: POWIEŚĆ IGNACEGO KARPOWICZA „SOŃKA”

Artykuł poświęcono analizie powieści Ignacego Karpowicza „Sońka”. Na przykładzie historii miłości tytułowej bohaterki do Niemca w czasie II wojny światowej ukazane zostały realia życia na wsi na północno-wschodniej granicy Polski. I. Karpowicz w analizowanej powieści przedstawia charakterystyczną dla danego regionu historię, kulturę, tradycję, religię i język. Autor ze smutkiem stwierdza, że opisany przez niego świat, w wyniku zbiegu różnych okoliczności, m.in. asymilacji, odchodzi na zawsze z krajobrazu Podlasia.

Słowa kluczowe: pogranicze polsko-białoruskie, miłość, II wojna światowa, dzieciństwo, tożsamość.

S U M M A R Y

ISSUES OF THE POLISH-BELARUSIAN BORDERLAND: THE NOVEL “SONKA” BY IGNACY KARPOWICZ

The article analyzes the novel “Sonka” written by Ignacy Karpowicz. The love story of the title character to a German soldier during World War II shows the reality of village life on the northeastern border of Poland. In his novel I. Karpowicz presents region specific history, culture, religion and language. The author sadly concludes that the world described in the book disappears for good from the landscape of Podlasie, which is the result of various problems such as assimilation.

Key words: Polish-Belarusian borderline, love, World War II, childhood, identity.